



АД «ЛІГІ СМЕХУ»  
ДА «ЕЎРАБАЧАННЯ»

9

ФЕСТИВАЛЬ  
МАЙСТРОЎ

12



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

6

САКАВІКА 2019 г.

СЕРАДА

№ 44 (28911)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Максім РЫЖАНКОЎ,**  
першы намеснік кіраўніка  
Адміністрацыі Прэзідэнта:

«Вельмі шмат у развіцці рэгіёна залежыць менавіта ад мясцовых улад. Ад таго, як прыцягнуць бізнес да стварэння камфортных умоў для жыхароў. Вось і атрымліваецца, што ад раёна да раёна сітуацыя розная. Упэўнены, што больш атрымліваецца ў тых рэгіёнах, дзе кіраўнікі ў прамым сэнсе жывуць патрэбамі людзей, у рэжыме анлайн адчуваюць змены, бачаць, дзе, каму і калі патрэбна дапамога або садзейнічанне. Такому раёну ў першую чаргу акажуць дапамогу і з цэнтра, бо тады зерне дапамогі ўпадзе ў добрую глебу».

## Да святочнага стала



Фота БелТА.

Першыя 10 тон ранніх агуркоў сабралі і рэалізавалі ў ААТ «Фірма «Кадзіна» Магілёўскага раёна. У тутэйшых цяплячах ужо спеюць і памідоры, якія ў хуткім часе дадуць першы сёлетні ўраджай. Так што працы агародніку Людміле ЗОРЫНАЙ (на фота) і яе калегам замала не будзе.



## КОРАТКА

• Па даных Greenpeace і AirVisual, з 30 гарадоў свету з самым брудным паветрам (у 2018 годзе) 25 знаходзяцца ў Паўднёвай Азіі. Узначаліў рэйтынг індыйскі Гуруграм.

• Паводле папярэдніх даных, на пачатак 2019 года колькасць жанчын Беларусі склала 53,4 %, ці 5,1 млн. 79 % пражываюць у гарадах і пасёлках гарадскога тыпу, у сельскіх населеных пунктах — кожная пятая.



• Шэсць новых спецыяльнасцяў з'явіцца ў вышэйшых навучальных установах Віцебскай вобласці ў новым навучальным годзе.

• У Брэсце затрыманы кіроўца маршрутнага таксі, які 4 сакавіка збіў насмерць 10-гадовага школьніка.

## АДНОЎЛЕННЫ З ПОПЕЛУ



### Па слядах аднаго пажару

Спартыўны комплекс «Алімпійскі» размясціўся ў сталіцы ў маляўнічым месцы — паблізу лес, штучнае возера, канал Сляпянскай воднай

сістэмы, цішыня навокал... І зусім не скажаш, што 34 гады таму гэты прыгажун ператварыўся ў руіны. Пажар на тагачасных «Працоўных рэзервах» стаў адным з самых вялікіх у пасляваенным Мінску. Навятоккі па тых часах спарткомплекс не прастаяў з моманту адкрыцця і трох гадоў. Маёмасць на сотні тысяч савецкіх рублёў была ператворана ў попел і разваліны з-за адной запалкі. **СТАР. 4**



### Надвор'е

## Імгненнай вясны не будзе

А сапраўднае цяпло прыйдзе ў нашу краіну ў пачатку трэцяй дэкады сакавіка

Пачаткам кліматычнай вясны лічыцца пераход сярэдняй сутачнай тэмпературы паветра праз адзнаку ў нуль градусаў у бок павышэння, які звычайна адбываецца ў сярэдзіне сакавіка. Аднак апошні месяц зімы адзначаўся цеплавымі рэкордамі, калі сярэднямесячная тэмпература была вышэй кліматычнай нормы на 4,5 градуса. Атрымліваецца, што нясмелую вясну мы сустрэкалі ўжо ў другой палове лютага.

Але ў першыя дні сакавіка чакаецца няўстойлівае надвор'е, раскажаў начальнік службы метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Міністэрства Аляксандр БЯГАНСКИ. **СТАР. 3**

ISSN 1990 - 763X



Падпішыся на «Звезду» – і выйграй карысны приз!

Пачалася падпіска на II квартал 2019 года

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!